

БЕЛАРУСКІ



УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

27 лістапада 2003 года, чацвер, № 18 (1883)

ПАДЗЕІ



## У БДУ — новы рэктар



18 лістапада Вучонаму савету БДУ быў прадстаўлены новы рэктар — Васіль Іванавіч Стражаў. Яго прадставілі кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прафесар Урал Латыпаў, а таксама міністр адукацыі Беларусі Аляксандр Радзькоў.

Фотаздымкі Генадзя  
КРАСКОЎСКАГА

БІРЖА ПРАЦЫ

## “Кірмаш вакансій”

“Кірмаш вакансій” для студэнцкай моладзі адбыўся 11 лістапада ў холе галоўнага корпуса нашага ўніверсітэта. На мерапрыемстве прысутнічала каля 20 разнастайных арганізацый і прадпрыемстваў сталіцы. Так, прадстаўнікі газет “Наблюдатель”, “Из рук в руки”, “Работа для Вас” і кампаніі Coca-cola дапамагалі скласці рэзюмэ для пошуку працы, студэнты адразу ж маглі бясплатна змясціць яго ў газетах. Рэкламнае агенства “Міжнародны бізнес” прапаноўвала студэнтам розных спецыяльнасцяў працаваць менеджэрамі і дызайнерамі па рэкламе. “Ліга добраахвотнай працы моладзі” прапаноўвала паўдзельнічаць у валанцёрскіх праграмах як у Беларусі, так і за мяжой. Агенства “Startravel” прапанавала працаваць у ЗША. “Цэнтр маладзёжных падарожжаў” прапаноўваў паслугі ў набыцці міжнародных дысконтных карт для студэнтаў і моладзі, прадстаўляючы скідкі на авія- і чыгуначныя білеты, праезд, наведванне музеяў, выставаў, культурных і гістарычных цэнтраў і г.д.: студэнты, якія наведлі “Кірмаш вакансій”, атрымалі міжнародныя карткі бясплатна. А “Расійска-беларускі саюз моладзі” прадстаўляў магчымасць паехаць улетку на Азоўскае альбо Чорнае мора і зарабіць грошай у дзіцячых лагерах.

Вольга КАЗАКОВА

СЕМІНАРЫ

## Паміж традыцыяй і ўніверсализмам

Міжнародная школа-семінар “Беларуская гісторыя, мова і культура: паміж традыцыяй і ўніверсализмам”, прысвечаная праблемам беларускай гісторыі, мовы і культуры, прайшла 4—17 лістапада на базе гістарычнага і філалагічнага факультэтаў нашага ўніверсітэта. Арганізавалі яе БДУ і ОБТА (Цэнтр даследавання антычных традыцый Варшаўскага ўніверсітэта) у рамках MSH (Міжнароднай школы гуманітарных навук, якая існуе ў ОБТА з 1996 г.). З беларускага боку кіраўнікамі школы былі прафесар філалагічных навук Ала Кожынава і дацэнт гістарычных навук Вольга Гарбачова, з польскага — дырэктар праграмы, прафесар, доктар габілітаваны Ежы Аксэр і прафесар, доктар габілітаваны Эльжбэта Смуклова.

У якасці выкладчыкаў з беларускага боку ўдзельнічалі навукоўцы з БДУ, ЕГУ, Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Нацыянальнай Акадэміі навук,

Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Беларусі, навуковыя супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Інстытута праблем культуры. З польскага боку — навукоўцы з Польскай Акадэміі навук, Люблінскага, Беластоцкага і Варшаўскага ўніверсітэтаў. Усяго было 40 выкладчыкаў. Слухачамі школы-семінара былі 28 чалавек, зацікаўленыя праблемамі беларускай гісторыі, мовы і культуры, з Беларусі, Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, Чэхіі, Славакіі і ЗША.

У рамках школы адбыліся дзве панельныя дыскусіі, прысвечаныя творчасці і эпасе Міколы Гусоўскага і праблемацы існавання шматмоўя ў Беларусі. Апрача таго, прайшлі дзве лекцыі-экспедыцыі пра культурную спадчыну Міра і сялянскую сядзібу Беларусі XIX — пачатку XX ст. (на прыкладзе музея ў Строчыцах).

Т. КУХАРЧУК



КАНФЕРЭНЦЫІ

## Праблемы ідэнтыфікацыі

На базе біялагічнага факультэта нашага ўніверсітэта 20—22 лістапада адбылася Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Малекулярна-біялагічныя і фізіка-хімічныя метады ідэнтыфікацыі біялагічных аб’ектаў і матэрыялаў разнастайнага паходжання”. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Міністэрства адукацыі, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства аховы здароўя, Дзяржаўны мытны камітэт, Камітэт па навуцы і тэхналогіях пры Савеце міністраў, канцэрн “Белбіяфарм” і БДУ.

Падчас канферэнцыі разглядаліся такія праблемы, як “Роля Дзяржстандарту Рэспублікі Беларусь у абароне спажывоўца ад фальсіфікаваных і няякасных тавараў біялагічнага паходжання”, “Крыміналістычныя экспертызы — малекулярна-біялагічныя і фізіка-хімічныя метады”, “Малекулярна-біялагічныя метады ідэнтыфікацыі асоб”, “Матэрыялазнаўчыя экспертызы — падыходы і метады”, “Біяхімічныя метады ідэнтыфікацыі аб’ектаў біялагічнага паходжання”, “Метадычныя падыходы ў вызначэнні праўдзівасці лекаў і лекавых субстанцый”.

Па інфармацыі прэс-службы БДУ



ФЕСТИВАЛІ

# Замест дыплама — пернік

17-18 лістапада ў актавай зале філалагічнага факультэта адбыўся фестываль вакальна-інструментальных гуртоў пад назвай «Такія пернікі» і пад дэвізам «Музыка з густам». У ім прынялі ўдзел 14 груп, якія гралі пераважна рок.

Як паведаміла арганізатар Аксана Чупрына, супрацоўніца ўпраўлення па справах культуры БДУ, фестываль было вырашана наладзіць пасля таго, як праз апытанне студэнтаў высветлілася, што тыя хацелі б, каб акрамя кавэзэшных гульняў у сценах універсітэта было больш музычных святаў.

Фестываль «Такія пернікі» меў сваё журы, якое было прадстаўлена Аляксеем Стокам з групы «Сток», Андрэем Маркуцем з групы «Нео», Надзеяй

Кудрэйка з Беларускага радыё, Любоўю Гарохавай з газеты «Наблюдатель», прадюсерам радыё «Юністар» Вадзімам Сцепановічам і кампазітарам Леанідам Шырыным. Удзельнікі ацэньваліся па некалькіх намінацыях: «Завернасць жанру», «Лепшы барабаншчык», «Лепшы вакал» і г. д. Пераможцам уручаліся ў якасці дыпламаў пернікі: тым, хто заняў першыя месцы, — чатырохкілаграмовыя, астатнім — кілаграмовыя.

На першым месцы пашанцавала апынуцца музычнаму гурту «Пікал», другое і трэцяе месцы дасталіся гуртам «Зоіт», «Зрабі сам», «Ворацень» і «Бульба бум».

Ганна ЛАГУН

ПАДПІСКА — 2004

# Часопіс для сацыёлагаў

Часопіс «Социология» — першае ў Рэспубліцы Беларусь перыядычнае выданне па пытаннях сацыялогіі. Выдаецца з кастрычніка 1997 г. Заснавальнік — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

На старонках часопіса прадстаўлены тэарэтычныя, метадычныя, інфармацыйныя матэрыялы, звесткі пра вынікі прыкладных сацыялагічных даследаванняў, хроніка асноўных падзей навуковага сацыялагічнага жыцця, звесткі пра дысертацыі, абароненыя ў Беларусі па сацыялогіі. Спецыяльны раздзел прысвечана аспіранцкім даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса — вядучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, Украіны, іншых краінаў СНД, а таксама ЗША, Германіі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Польшчы ды інш.

Часопіс уключаны Прэзідыумам ВАК у лік выданняў для публікацыі дысертацыйных матэрыялаў. Выданне разлічана на чытачоў, якія спецыялізуюцца ў галіне сацыялогіі, а таксама сумежных галінах навукі: выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў, студэнтаў, спецыялістаў-практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часопіса — 1 раз у квартал.

Падпісны індекс: для індывідуальнай падпіскі — 74932, для ведамаснай падпіскі — 00245.

Падпісная цана на часопіс на першае паўгоддзе 2004 г.: для індывідуальных падпісчыкаў — 11140 руб. (1 экзэмпляр у квартал — 5570 руб.), для прадпрыемстваў і арганізацый — 28468 руб. (1 экзэмпляр у квартал — 14234 руб.).

Падпісання на часопіс «Социология» можна ва ўсіх аддзяленнях сувязі Рэспублікі Беларусь (паступленне ў продаж абмежавана).

Рэдакцыя часопіса

# «Веснік БДУ»

Пачалася падпіска на перыядычныя выданні на першае паўгоддзе 2004 года. Падпісная цана на часопіс «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» па серыях наступная:

**Серыя I** — фізіка, матэматыка, інфарматыка (№ 1, студзень; № 2, май):

індывідуальная (індэкс 74851) — 11660 р.;

ведамасная (індэкс 748512) — 26058 р.

**Серыя II** — хімія, біялогія, геаграфія (№ 1, люты; № 2, чэрвень):

індывідуальная (індэкс

74852) — 11660 р.;

ведамасная (індэкс 748522) — 26058 р.

**Серыя III** — гісторыя, філасофія, псіхалогія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права (№ 1, сакавік):

індывідуальная (індэкс 74853) — 5830 р.;

ведамасная (індэкс 748532) — 13029 р.

**Серыя IV** — філалогія, журналістыка, педагогіка (№ 1, красавік):

індывідуальная (індэкс 74854) — 5830 р.;

ведамасная (індэкс 748542) — 13029 р.

Падпісання на часопіс «Веснік БДУ» можна ва ўсіх аддзяленнях сувязі Рэспублікі Беларусь.

Рэдакцыя

і рэдкалегіі часопіса

ПОСТФАКТУМ

# Цэнтр інфармацыйных тэхналогій БДУ на выставе PTS'2003

Цэнтр інфармацыйных тэхналогій БДУ (ЦІТ) распрацаваў комплексныя рашэнні ў галіне электроннага дакументазвароту. На міжнароднай спецыялізаванай выставе «Перспектыўныя тэхналогіі і сістэмы: інфарматыка, тэлекамунікацыі, бяспека» (PTS'2003), якая прайшла нядаўна ў Мінску, ён прадставіў серыю інавацыйных распрацовак.

Вядомыя інфармацыйныя сістэмы (ІС) «Абітурыент» і «Студэнты» паспяхова функцыянуюць у БДУ і Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Яны вырашаюць праблемы кантролю за працэсамі паступлення ў ВУЗ і падчас усяго перыяду навучання ў ім студэнтаў. Яны, аднак, не застаюцца статычнымі:

ЦІТ пастаянна ўдасканальвае інфармацыйныя сістэмы.

Ужо гэтай восенню ў сістэму «Студэнты» былі інтэграваны новыя пластыкавыя студэнцкія білеты. Наяўнасць у ІС лічбавай фатаграфіі, алічбаванага ўзору подпісу студэнта дазволілі выдаць кожнаму навучэнцу персаніфікаваныя дакументы: заліковую кніжку і студэнцкі білет на аснове бескантактнай смарт-карткі з лічбавымі фотааздымамі і алічбаваным узорам подпісу.

На PTS'2003 дэманстраваўся тэставы экзэмпляр інфармацыйнай сістэмы, якая ў бліжэйшай будучыні з'явіцца на ўсіх факультэтах БДУ. Вонкава гэта будзе базавы сейф-корпус стацыянарнага напольнага

размяшчэння (устойлівы пастамент). На ім на ўзроўні локцяў рук чалавека сярэдняга росту ўмацаваны 15-цалёвы манітор з вадкакрышталёвым сэнсарным экранам. Інфармацыйная сістэма — сумесная распрацоўка кампаніі ІВА і ЦІТ БДУ (праграмае забеспячэнне).

Прыклаўшы студбілет да чытальнай прылады інфармацыйнага, студэнт зможа атрымаць доступ да ўсёй інфармацыі, якая датычыць яго асабіста (напрыклад, колькі кніг ён вінен вярнуць у бібліятэку і г. д.), да навінаў дэканата і рэктарата, а таксама іншых навінаў аж да прагнозу надвор'я і раскладу аўтобусаў.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

АБ'ЯВЫ

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ  
УСТАНОВА «ІНСТЫТУТ  
ПРЫКЛАДНЫХ  
ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ  
ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ  
аб'яўляе конкурс на  
замышчэнне вакантнай пасады  
навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці 05.11.07 (аптычныя і  
оптыка-электронныя прыборы).  
Тэрмін конкурсу — месяц  
з дня апублікавання аб'явы.  
Дакументы накіроўваць на  
адрас: г. Мінск, вул. Курчатава,  
7. Тэл. 277-48-43.

«ІНСТЫТУТ ЯДЕРНЫХ  
ПРАБЛЕМ» БЕЛАРУСКАГА  
ДЗЯРЖАўНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА  
аб'яўляе конкурс  
на замышчэнне пасады:  
лабараторыя гама-оптыкі  
малодшы навуковы супрацоўнік — 1 чалавек.  
Тэрмін конкурсу — 1 месяц  
з дня апублікавання аб'явы.  
Адрас: 220050, г. Мінск, вул.  
Бабруйскай, 11, аддзел кадраў,  
пак. 315, тэл. 226-42-31.

ЭКАЛОГІЯ

# Запаведнік. Навука дыктуюе нарматывы

Нарэшце зацверджаны «Санітарныя правілы ў лясх нацыянальных паркаў Беларусі». Робату над імі доўгія гады вёў Міжведамасны цэнтр праблем нацыянальных паркаў і запаведнікаў БДУ па заказе Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Да працы былі прыцягнуты найбуйнейшыя спецыялісты ў галіне лясной гаспадаркі, сярод якіх акадэмік Віктар Іванавіч Парфёнаў, прафесар Уладзімір Сяргеевіч Раманаў, доктар эканамічных навук Ігар Віталевіч Войтаў і інш.

Дагэтуль у нашай краіне не было нарматыўных актаў аб правядзенні лесагаспадарчай дзейнасці ў нацыянальных парках, што давала магчымасць некаторым работнікам гэтых ахоўваемых дзяржавай тэрыторый пад маркай барацьбы са стыхійнымі бедствамі, масавымі разнажэннямі шкоднікаў і г. д. парушаць прыродаахоўнае заканадаўства.

Самая вялікая ўвага ў Санітарных правілах нададзена, зразумела, пытанням санітарных высечак у лясх нацыянальных паркаў. Менавіта гэты пункт выклікаў найбольш спрэчак. Былі такія спецыялісты, якія прапаноўвалі дазволіць высечку ў нацыянальных парках старых, сухіх і дуплістых дрэў. Распрацоўшчыкі Санітарных правілаў цвёрда выступілі супраць гэтага. Такім чынам, калі ўлічыць, што нацыянальны парк прынята дзяліць на чатыры зоны, высечка дрэў і любыя работы ў запаведнай зоне наогул забаронены.

Паводле словаў намесніка дырэктара Міжведамаснага цэнтра праблем нацыянальных паркаў і запаведнікаў БДУ, доктара біялагічных навук Барыса Парфёнавіча Савіцкага, задача запаведнікаў — захаваць лес ва ўсёй яго біялагічнай разнастайнасці і як мага даўжэй. Тут чалавек не мае права вызначаць

тэрміны жыцця дрэваў. «І калі для некаторых спецыялістаў дуплаватыя дрэвы, напрыклад, лічацца хворымі, то для экалага наадварот уяўляюць каштоўнасць і даюць магчымасць зберагчы рэдкія віды птушак і жывёл, якія жывуць у дуплах. Лес — гэта цэласны арганізм», — зазначаў Барыс Парфёнавіч.

Нязначныя віды высечак у выключных выпадках можна ажыццяўляць у рэкрэацыйнай зоне: уздоўж дарог, вакол месцаў правядзення экскурсій і да т. п. Сячы лес, згодна з агульнымі правіламі для ўсёй лясной гаспадаркі, дазволена цяпер толькі ў гаспадарчай зоне нацыянальных паркаў.

Новыя Санітарныя правілы ўдакладнілі не толькі пытанні высечак у лясх нацыянальных паркаў, але і іншыя. Тут агаворана, у якіх зонах і як можна весці прафілактыку захворванняў жывёл і барацьбу са шкоднікамі. І ў гэтых выпадках выключэннем, як і патрабуе закон, з'яўляецца запаведная зона, дзе ўсё павінна жыць і развівацца



натуральным шляхам.

Трэба заўважыць, што Міжведамасны цэнтр праблем нацыянальных паркаў і запаведнікаў БДУ не падпарадкоўваецца Міністэрству лясной гаспадаркі, і карпаратыўныя інтарэсы ніякім чынам не паўплывалі на асноўныя палажэнні новых Санітарных правілаў. Іх распрацоўка зыходзіла з навуковых даследаванняў.

Супрацоўнікі цэнтра ўдала працавалі над гэтым нарматыўным актам, наперадзе ў іх яшчэ некалькі падобных заказаў: падрыхтоўка інструкцый правядзення экалагічнага турызму, спосабаў абсяшчоджвання сцёкаў ачышчальных збудаванняў і інш.

Ганна ЛАГУН



А Ў НАС! А Ў ВАС?

# Студэнцкі савет па якасці адукацыі БДУ

У адпаведнасці з Палажэннем аб Студэнцкім савете па якасці адукацыі, зацверджаным рашэннем Вучонага савета БДУ (пракол № 36 ад 09.10.03 г.), рашэннем рэктара БДУ № 57 ад 10.10.03 г., пратаколамі сходаў факультэтаў, ДІКСТ, МП, юрыдычнага каледжа, ліцэя, пратаколам сходу Студэнцкага савета па якасці адукацыі № 1 ад 04.11.03 г. быў зацверджаны Студэнцкі савет па якасці адукацыі ў наступным складзе:

Старшыня: Казулін Аляксандр Уладзіміравіч — студэнт III курса юрыдычнага факультэта;

Намеснік старшыні: Пірутка Алена Валер'еўна — студэнтка II курса факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі; Сакратар: Сукач Андрэй Мікалаевіч — студэнт III курса гістарычнага факультэта;

Члены савета: разам 36 чалавек.

Адбыліся пасяджэнні Савета:

— 04.11.03 г., дзе прайшлі выбары старшыні, намесніка старшыні, сакратара, а таксама быў распрацаваны і зацверджаны план працы;

— 11.11.03 г. быў праведзены метадычны семінар, які падрыхтаваў В.Л. Жук — загадчыца кафедры педагогікі і праблем развіцця адукацыі.

## Палажэнне аб Студэнцкім савете па якасці адукацыі БДУ

### 1. Агульныя палажэнні

1.1. Студэнцкі савет па якасці адукацыі (далей — Савет па якасці адукацыі) з'яўляецца асноўным выбарным калегіяльным органам студэнтаў і магістрантаў (далей — навучэнцаў) універсітэта.

1.2. У сваёй дзейнасці Савет па якасці адукацыі кіруецца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам БДУ, рашэннямі Вучонага савета, загадамі і распараджэннямі рэктара БДУ і гэтым Палажэннем.

1.3. Мэта дзейнасці Савета па якасці адукацыі — спрыянне павышэнню якасці адукацыі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.

1.4. Задачы Савета па якасці адукацыі:

1.4.1. фармаванне творчай атмасферы ў адукацыйным працэсе шляхам павышэння культуры навучна-даследчай працы і ўзаемаадносін, захавання акадэмічнай свабоды і абавязкаў;

1.4.2. фармаванне ў студэнтаў пазітыўнай устаноўкі на атрыманне якаснай адукацыі;

1.4.3. фармаванне ў студэнтаў адказнай пазіцыі за якасць сваёй адукацыі;

1.4.4. арганізацыя сістэмнай работы праз органы

студэнцкага самакіравання і актыў акадэмічных груп па выкананні кожным студэнтам навучнага плана, захавання вучэбнай дысцыпліны, фармавання актыўнай жыццёвай пазіцыі;

1.4.5. унясенне прапановаў па ўдасканаленні навуальных праграм з улікам ролі і месца выкладаных дысцыплін у фармаванні прафесійных якасцяў і светапогляду студэнтаў;

1.4.6. удзел у распрацоўцы і абмеркаванні праектаў лакальных нарматывных прававых актаў, якія тычацца якасці адукацыі;

1.4.7. супрацоўніцтва са студэнцкімі арганізацыямі (унутрывузаўскімі і міжвузаўскімі) як у Рэспубліцы Беларусь, так і за мяжой, якія займаюцца пытаннямі якасці вышэйшай адукацыі;

1.4.8. інфармаванне студэнтаў пра сучасныя метады забеспячэння якасці вышэйшай адукацыі, сістэму шматступеннай падрыхтоўкі спецыялістаў, змест адукацыйных стандартаў, магчымасці атрымання кваліфікацыйных і вучэбных ступеняў у Рэспубліцы Беларусь і іншых краінах.

1.5. Савет па якасці адукацыі ў сваёй працы ўзаемадзейнічае з рэктаратам, адміністрацыяй, дэканатамі, саветам старостаў і іншымі органамі студэнцкага самакіравання.

### 2. Склад і фармаванне Савета па якасці адукацыі

2.1. Вылучэнне кандыдатур у склад Савета па якасці адукацыі ажыццяўляецца на сходах прадстаўнікоў акадэмічных

груп студэнтаў факультэта.

2.2. У склад Савета па якасці адукацыі ўваходзяць па два прадстаўнікі ад кожнага факультэта, якія маюць сярэдні бал 4,3 уключна і вышэй (паводле пяцібальнай сістэмы) і 7,5 уключна і вышэй (паводле дзесяцібальнай сістэмы).

2.3. Склад Савета па якасці адукацыі зацвярджае рэктар БДУ.

2.4. Кіруе працай Савета па якасці адукацыі старшыня, які абіраецца адкрытым галасаваннем на першым пасяджэнні Савета па якасці адукацыі. Пры абранні старшыні на пасяджэнні Савета па якасці адукацыі павінна прысутнічаць не менш за 2/3 яго спісачнага складу. Старшыня лічыцца абраным, калі ён атрымаў не менш за 2/3 галасоў ад колькасці прысутных. Старшыня студэнцкага Савета па якасці адукацыі з'яўляецца членам Вучонага савета БДУ.

2.5. Пытанне аб вывадзе члена Савета па якасці адукацыі са складу гэтага Савета вырашаецца на пасяджэнні Савета па якасці адукацыі і зацвярджаецца рэктарам.

### 3. Права і абавязкі членаў Савета па якасці адукацыі

3.1. Права:

3.1.1. уносіць прапановы Вучонаму савету БДУ, вучоным саветам факультэтаў, інстытутаў па ўдасканаленні навучнага працэсу на факультэтах і ва універсітэце ў цэлым;

3.1.2. удзельнічаць у распрацоўцы і абмеркаванні праектаў лакальных нарматывных права-

вых актаў, якія тычацца якасці адукацыі;

3.1.3. удзельнічаць у працы вучоных саветаў і навучна-метадычных (навукова-метадычных) камісій факультэтаў, кафедр па пытаннях карэкціроўкі зместу навучных курсаў і тэхналогій навучання;

3.1.4. уносіць прапановы ў камісію факультэтаў па атэстацыі прафесарска-выкладчыцкага саставу;

3.1.5. звяртацца да кіраўнікоў структурных падраздзяленняў універсітэта для атрымання інфармацыі, неабходнай для дзейнасці Савета па якасці адукацыі.

3.2. Абавязкі:

3.2.1. быць прыкладам узорнага стаўлення да вучэбнай дысцыпліны, захавання правілаў унутранага распарадку;

3.2.2. абараняць права навучэнцаў на атрыманне якаснай адукацыі на ўзроўні дзеючых дзяржаўных патрабаванняў;

3.2.3. інфармаваць дэкана факультэта, пры неабходнасці рэктара, пра выпадкі знявагі гонару і годнасці асобы навучэнцаў, парушэнні прафесійнага кодэксу выкладчыка БДУ, правыя кансерватызму ў педагогічнай дзейнасці, негатывнае стаўленне да інавацыйных метадаў працы;

3.2.4. спрыяць вырашэнню праблем навучэнцаў, звязаных з арганізацыяй навучнай і навукова-метадычнай дзейнасці на факультэтах;

3.2.5. узаемадзейнічаць з зацікаўленымі структурнымі падраздзяленнямі універсітэта па пытаннях, якія тычацца павышэння якасці адукацыі;

3.2.6. уносіць прапановы ў дэканаты факультэтаў наконт

мераў уздзеяння на студэнтаў, якія своечасова не выконваюць навучальны план, дапускаюць сістэматычныя пропускі навучальных заняткаў;

3.2.7. інфармаваць студэнтаў пра дзейнасць БДУ ў галіне павышэння якасці адукацыі.

### 4. Рэгламент работы Савета па якасці адукацыі

4.1. Права на зварот у Савет па якасці адукацыі для абароны сваіх правоў і інтарэсаў у галіне павышэння якасці адукацыі мае любы навучэнца.

4.2. Звароты ў Савет па якасці адукацыі разглядаюцца ў 20-дзённы тэрмін.

4.3. У вызначаным парадку Савет па якасці адукацыі запітвае ў кіраўнікоў структурных падраздзяленняў інфармацыю і дакументацыю, неабходную для сваёй дзейнасці, у межах правоў, прадастаўленых гэтым Палажэннем. Кіраўнікі структурных падраздзяленняў павінны прадставіць адказ у пісьмовым выглядзе ў 20-дзённы тэрмін.

4.4. Пасяджэнні Савета па якасці адукацыі праводзяцца не радзей за 6 разоў на год. Пасяджэнні Савета лічацца правамоцнымі, калі рашэнні Савета па якасці адукацыі афармляюцца пратаколам.

### 5. Заключэнне палажэнні

5.1. Рашэнне аб спыненні дзейнасці Савета па якасці адукацыі можа быць прынята Саветам па якасці адукацыі ў выпадку, калі за яго роспуск прагаласавала не менш за 3/4 з ліку прысутных, альбо Вучоным саветам БДУ.

Паводле інфармацыі Упраўлення па выхаваўчай працы з моладдзю

## МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

# Найлепшая прыватная школа Польшчы

Наш універсітэт актыўна падтрымлівае сувязь з рознымі ВНУ свету. Польшча тут не вынятак: у рамках пагаднення паміж БДУ і Вышэйшай гуманітарнай школай імя Аляксандра Гейштара (ВГШ) у Пултуску сёлета адбыліся два сумесныя мерапрыемствы — летняя школа экалагічнай тэматыкі і візіт нашых студэнтаў у ВГШ з уключэннем у навучальны працэс.

Летняя школа ў ліпені складалася з дзвюх частак. Польскія студэнты з абранымі імі самімі выкладчыкамі прыехалі ў Беларусь, наведвалі знакамтыя мясціны нашай краіны, наладзілі кантакты з беларускімі студэнтамі. Пасля гэтага яны ўсе разам прыехалі ў Польшчу, дзе для студэнтаў і выкладчыкаў БДУ была падрыхтавана багатая культурная праграма.

Ад 20 да 25 кастрычніка 5 студэнтаў і 2 намеснікі дэкана факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ гасцілі ў ВГШ. Гэтым разам паездка мела практычны аспект і насіла паліталагічную накіраванасць.

Жылі мы ў інтэрнаце ВГШ. Іх інтэрнат, які называецца "Дом студэнтаў", істотна адрозніваецца ад беларускіх аналагаў: польскі інтэрнат больш падобны да гасцініцы, прычым вельмі неблагой. Двухмясцовыя нумары з душам і санвузлом, добра аснашчаная кухня на кожным паверсе і тэлевізар, камп'ютарны клас з вольным доступам для ўсіх — усе ўмовы для нармальнага жыцця і навучання. Апрача таго, як мы даведваліся потым, студэнты маюць больш свабоды як у інтэр-

наце, так і ў навучальных карпусах ВГШ. Ва ўсіх памяшканнях ВГШ можна распіваць спіртныя напоі і курыць. Праўда, для курцоў адведзены спецыяльныя кабінкі, але яны не падобныя да тых, што стаяць цяпер на вуліцы каля нашых ВНУ, а добраўпарадкаваныя вялікія пакоі, дзе спакойна можна пасядзець, пагаварыць у цёплым памяшканні, выпаліць цыгарэту. Адрознае, вядома, што неадарма трэці год запар ВГШ прызнаюць найлепшай прыватнай школай Польшчы.

Мы прыступілі да заняткаў ужо ў дзень прыезду. Перад заняткамі наведвалі дэкана факультэта палітычных навук, папілі гарбаты, абмеркавалі далейшыя перспектывы супрацоўніцтва паміж беларускімі і польскімі студэнтамі. Кіраўніцтва ВГШ зацікаўлена ў прыездзе студэнтаў з Беларусі: аплата за навучанне ў ВГШ каштуе ад 600 да 1100 долараў у год, тады як нашыя студэнты плацяць і па 3000.

Першую лекцыю, на якую мы патрапілі, "Еўрапейская інтэграцыя", якраз вёў сам дэкан. Тут нас і чакаў першы сюрпрыз. Яшчэ ў Мінску нас перамаўлялі, што ўсе лекцыі вядуцца на англійскай мове, таму студэнтаў бралі з добрымі ведамі англійскай. Выявілася, што ў Пултуску пра гэта не ведаюць і ўсе лекцыі чытаюць па-польску. Добра, што польская блізка да беларускай, і мы хоць нешта разумелі. Да таго ж, сярод нас былі дзве студэнткі, якія ўжо вывучалі польскую.

Лекцыя доўжыцца паўтары гадзіны. Амаль усе выкладчыкі пасля 40—

50 хвілін паўнаўважліва перапынак. Але ёсць і тыя, хто так не робіць: сярод іх дэкан і яго намеснік, які чытаў нам лекцыю "Міжнародная пазіцыя ЗША".

Паводле зместу лекцыі падаліся нам павярхоўнымі. Хаця ў студэнтаў вельмі вузкая спецыялізацыя, але інфармацыю, якую яны атрымліваюць, з усімі фактамі і лічбамі нашы першакурснікі ведаюць з больш шырокіх прадметаў. Мне здаецца, што польскія студэнты не перагружаюць інфармацыяй, бо ў іх ёсць усе ўмовы для самастойнага атрымання дадатковых ведаў. Напрыклад, мой сусед шмат часу бавіў у бібліятэцы — аснашчаным паводле апошняга слова тэхнікі пяціпавярховым будынку ў 10 метрах ад інтэрната. Акрамя таго, камп'ютары з выходам у Інтэрнэт стаяць проста ў калідорах навучальных карпусоў: кожны ахвотны можа сесці і напачаць за імі як заўгодна доўга.

За 4 навучальныя дні мы наведвалі 7 розных заняткаў па разнастайных прадметах. Гэта былі і семінары ("Палітычная сістэма Польшчы"), і калектывы ("Палітычны майстэрні"), і лекцыі ("Структура міжнароднай бяспекі", "Еўрапейская сістэма аховы правоў чалавека", "Сацыяльная камунікацыя і менеджмент"). Па форме гэтыя заняткі нічым не розніцца ад нашых.

На другі дзень нашага быцця ў Польшчы мы патрапілі на Дзень першакурсніка. Аніякіх выкладчыкаў і кіраўніцтва ВНУ — толькі студэнты, якія самі ўсе арганізавалі ў сваім клубе ў галоўным корпусе. Студэнцкае самакі-



Сустрэча беларускіх і польскіх педагогаў

раванне выявіла сябе напоўніцу. Студэнтамі не былі толькі ахоўнікі, якія забяспечвалі парадак. Дзень першакурсніка складаўся з абраду ініцыяцыі і танцаў да раніцы. Першакурснікі павінны былі выпіць 100 г малака, з'есці маннай кашы і маянэзу, абабегчы вакол будынка, быць напалоханымі ў прыбіральні... Апроч таго, ім малавалі кашэчэныя вусы на твары, бо ўсіх першакурснікаў называюць "кацянятамі".

У студэнтаў ВГШ шмат разнастайных мерапрыемстваў: гарадок маленкі, дыскатэк і клубуў няма, таму студэнты самі арганізуюць свой адпачынак. У абсталяванай паводле апошняга слова тэхнікі тэлебачання нам паказалі некаторыя са студэнцкіх мерапрыемстваў: конкурс на тэту "Пані Валеўска" ў клубе гісторыі Напалеона, выстава калядных страваў з кухні ўся-

го свету, разнастайныя гульні. Ёсць у ВГШ і радыёстудыя, дзе адбываюцца дэбаты і некаторыя лекцыі.

У сярэдзі ў нас быў вольны дзень, і нас звазілі на экскурсію ў Торунь, дзе нарадзіўся Капернік.

Увогуле, візіт у Польшчу быў цікавым і насычаным. ВГШ у Пултуску — цудоўная вышэйшая навуковая ўстанова, на якую варта раўняцца хаця б у плане добрай арганізацыі і забеспячэння навучнага працэсу. Тыя, хто хоча даведацца пра ВГШ больш падрабязна, могуць наведаць сайт [www.wsh.edu.pl](http://www.wsh.edu.pl).

Уладзімір ВАРАНЕЦКІ,  
студэнт V курса  
аддзялення сацыялогіі ФФШ



## Сустрэча з санетам

Філфакаўцы — людзі цікавыя, з багатай фантазіяй. Заняткаў — лекцый, практычных — ім мала: хочацца, як сказаў калісьці Якуб Колас, “на прастор, на шырокі прастор”. Адсюль — розныя экскурсіі, паходы ў тэатры, музеі, на выставы. І, вядома ж, сустрэчы са знакамітымі людзьмі, найперш — пісьменнікамі. Толькі за апошнія два месяцы студэнты і выкладчыкі факультэта сустрэліся з былымі выпускнікамі філфака, а цяпер народнымі паэтамі Беларусі Нілам Гілевічам і Рыгорам Барадуліным. Колькі пытанняў было!.. І недзе ў глыбіні душы нарадзілася пачуццё гонару за магчымасць пагаварыць з народнымі паэтамі, яшчэ раз умацавацца ў веры, што веча будзе існаваць беларуская мова і сама Беларусь.

А нядаўна на запрашэнне загадчыка кафедры тэорыі літа-

ратуры прафесара Вячаслава Пятровіча Рагойшы на філалагічны факультэт завітаў Змітрок Марозаў — вядомы паэт, аўтар першага вянка вянкаў санетаў не толькі ў беларускай паэзіі, але ўвогуле ў еўрапейскай вершаванасці. І на першым курсе беларускай філалогіі, дзе вывучаецца курс уводзінаў у літаратуру, пачалася не проста сустрэча, а сустрэча-лекцыя. Яна пачыналася з пачуццёвага, прыгожага з карысным, універсітэцкую лекцыю з пісьменніцкім выступам.

Сустрэча пачалася з уступнага слова В.П. Рагойшы і чытання рэфератаў, падрыхтаваных студэнтамі. Марыя Курган распавяла пра жыццёвы і творчы шлях З. Марозава. Надзея Бышка і Марыя Грыневіч паведамілі пра сутнасць санетнай формы і санетапісную творчасць паэта, яго санеты і вянка санетаў. Валянціна Служанка

прачытала рэферат пра вянок вянкаў санетаў З. Марозава “Апакаліпсіс душы”. Так атрымалася лекцыя пра санет як форму верша наогул і ўклад Змітрака Марозава ў распрацоўку гэтай формы.

А потым паэт і сам выступіў перад студэнтамі: расказаў пра сваё жыццё, творчыя набыткі, адказаў на пытанні, прачытаў некалькі новых твораў, у тым ліку санетаў. Сам З. Марозаў значыў, што мэта яго выступу — “пагаварыць пра санет і паэзію ўвогуле”. Аднак студэнты не толькі пагаварылі пра паэзію, але і глыбей спасціглі таямніцы паянці, як санет, вянок санетаў, вянок вянкаў санетаў.

Кожная такая лекцыя прыносіць новы ўражанні, абуджае цікаўнасць да характа паэтычнага слова, пашырае веды па тэорыі літаратурнай творчасці.

Марыя БУРА,  
студэнтка I курса філфака

### ВЫСТАВЫ

## «Майстар» у Палацы мастацтваў

У Палацы мастацтваў з 12 па 24 лістапада праходзіла міжнародная выстава, прысвечаная 150-годдзю з дня нараджэння славутага галандскага жывапісца Вінсэнта ван Гога, арганізаваная міжнародным грамадскім аб’яднаннем мастакоў і мастацтвазнаўцаў “Майстар”.


У выставе ўзялі ўдзел сучасныя мастакі з 9 краінаў: Беларусі, Расіі, ЗША, Францыі, Польшчы, Італіі, Латвіі, Балгарыі, Чэхіі. Карціны розных мастацкіх кірункаў — ад постімпрэсіянізму да экспрэсіянізму — здзіўляюць уяўленне. Тым, каго вабіць яснасць геаметрычных фігур, — палотны М. Басава (“Дзяўчына ў чырвоным”, “Рытмы горада”), дзе ромбы, трохкутнікі і простакутнікі, сплятаючыся, ствараюць арыгінальныя кампазіцыі. Аматарам партрэтнага жывапісу будуць даспадобы працы Г. Іванова (“Партрэт габрэі”, “Дзве жанчыны”), дзе рысы твараў і контуры фігур пазначаны мазкамі і ёсць месца для фантазіі. А на карцінах А. Малішэўскага і пагатоў

кожны глядач убачыць нешта сваё сярод яркіх білікаў і ледзь абмаляваных сілуэтаў. На выставе таксама прадстаўлены працы С. Бутнарытэ, К. Навіцкага, Д. Урбана, Н. Хэнлейна, А. Юрэвічуса і іншых неардынарных мастакоў.

У рамках выставы 16 лістапада адбылася дабрачынная акцыя, сродкі ад якой былі накіраваныя дзіцячаму аддзяленню клінікі № 4. Пры спрыянні пасольства Францыі быў паказаны фільм французскага рэжысёра Марыса Піяла “Ван Гог”. Пасольства ЗША ў Беларусі прадэманстравала амерыканскі фільм з аналагічнай назвай і фільмы пра творчасць сучасных амерыканскіх мастакоў.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ,  
студэнтка II курса факультэта журналістыкі

Фота аўтара



### У ГАСЦЯХ

Газету “Обратная связь” Студэнцкі саюз БДУ выдае са снежня 2001 года. Выданне распаўсюджае пра навіны студэнцкага жыцця. Робяць яе ад пачатку да канца (напісанне матэрыялаў, набор, рэдактура, верстка і распаўсюджванне) самі студэнты. І хаця выданне мае наклад толькі 299 асобнікаў, але карыстаецца папулярнасцю ў студэнцкім асяроддзі. Сёння “Обратная связь” — у гасцях у “Беларускага ўніверсітэта”.

## Энтузіясты пад сцягам Студэнцкага саюза

Можна верыць ці не верыць, але ініцыятыва стварэння саюза была цалкам студэнцкай. Правялі чарговы фестываль КВЗ, дакладней — дапамаглі яго арганізаваць, і раптам заўважылі, што заўжды збіраюцца адны і тыя ж людзі — ужо даўно гатовая арганізацыя, хіба што незарэгістраваная... Рэгістрацыя дала “групе адных і тых жа людзей” новыя правы і магчымасці: наваствораны Студэнцкі саюз (дарэчы, усе яшчэ адзіны сярод беларускіх ВУН) адразу ж наладзіў кантакты з Еўразійскай асацыяцыяй універсітэтаў і неўзабаве зрабіўся сябрам Еўразійскай студэнцкай асацыяцыі, падпісаў пагадненні з ВУН краін СНД і, нарэшце, завёў свой рахунак, на якім хутка “завяліся” і грошы.

Розныя праблемы студэнцкага жыцця, пытанні

адлічэння з універсітэта разглядаюцца ў Студэнцкім саюзе, прадстаўнікі якога ўваходзяць у саветы факультэтаў.

Той жа, хто заклапочаны не столькі сваім вольным часам і побытавымі праблемамі, колькі вучобай, можа атрымаць праз Студэнцкі саюз інфармацыю пра рознага кшталту студэнцкія канферэнцыі, якія адбываюцца не толькі ў так званым бліжнім замежжы, але і ў далёкім таксама.

За час свайго існавання Студэнцкі саюз БДУ займае сваю гісторыю, свае традыцыі. Пад сцягам Студэнцкага саюза збіраюцца энтузіясты, якія не ўмеюць сумаваць, тыя, хто мае жаданне зрабіць жыццё цікавым.

Паводле матэрыяла  
газеты “Обратная связь”

## Факультэт радыёфізікі — міф ці рэальнасць?

Факультэт радыёфізікі шмат народу лічыць міфам, бо ён знаходзіцца за трыдзець зямель, за лясамі і гарамі, за вялікай калыцавой дарогай, на балюце, і ўсё такое... Што гэта праўда адсоткаў на 50, скажу я вам, як жыхар інтэрната — нармальны студэнт, якому на вучобу ісці 1 хвіліну 14 секунд і якому вельмі цяжка падняцца нават на трэцюю пару да 12.00 (нават не ўяўляю як “мінскія” могуць сюды дабірацца так рана). Што ж іх сюды цягне (раней я дакладна ведаў, што іх цягнулі сюды дзяўчаты-біёлагі, а потым, напэўна, дзяўчаты-шаманы з факультэта нетрадыцыйнай медыцыны — вельмі рэдкія экзэмпляры)? Якім мёдам тут намазана? Што прымушае іх з самага рання падымца са сваіх цёплых ложкаў, гадзінамі ехаць у метро, на аўтобусе, тралейбусе ці нават трамваі, каб дабрацца ў наш гай? Паспрабуем даць вам адказ на гэтае пытанне.

Справа вось у чым. Па-першае, іх кантралююць бацькі. Па-другое, факультэт радыёфізікі — месца вельмі цікавае. Партрэце, на факультэце радыёфізікі вельмі шмат прыгожых дзяўчат (напрыклад, толькі ў

маёй групе дзяўчат налічваецца адзін экзэмпляр). Так-так, таму, мілія абітурыенткі, кідайце вашыя філфакі, журфакі і астатнія падобныя дробязі і ўвесяліце нашае і без таго вясёлае жыццё, прымушыце нас паверыць у тое, што не ўсіх дзяўчат пасекла радыяцыя.

А зараз мы прыродзем да больш дэталёвага даследавання Факультэта Радыёфізікі і Электронікі (афіцыйны тытул), які таксама з’яўляецца радзімай для камерсантаў (спецыяльнасць “камерцыйная дзейнасць”). Факультэт прапануе кожнаму жадаючаму (сапраўды жадаючаму) пяць год цікавага і пазнавальнага жыцця, якое глыбока западзе ў вашыя мазгі (ці тое, што ад іх застаецца, гы-гы). Ну вось, падрабязней і распавялі... Працягнем пра нас.

Шараговы радыёфізік — гэта хлопец з дурным, часта адсутным позіркам, звар’яцелы на камп’ютарах (амаль адзіная тэма, на якую ён можа гаварыць без напругі). “Софт” і “жалеза”, гамы і аперацыйныя сістэмы — усё ў гэтай сферы слухаецца яго хуткіх і разумных пальцаў, якія весела бегаюць па клавятуры ці ляжаць на мышы (няўжо гэта не чу-

доўна?). На жыццёвым шляху радыёфізіку дапамагае фраза “талант не прап’еш”, таму яго твар заўсёды жыццярадасны і сяброўскі. Калі вы недзе на дыскатэцы ці іншай вечарыне сустрэнеце прыгожага хлопца, поўнага пачуцця гумару, у якога язык падвешаны ў патрэбным месцы (у сэнсе, па слова ў кішэню не лезе), якому можна даверыцца ў любой сітуацыі, ведайце — гэта радыёфізік.

У дзікіх абшарах гаю, на занятках па фізічнай культуры мы загартавалі свае целы і дух. Лекцыі выхавалі ў нас устойлівасць і нянавісць да адпачынку, “лабы” далі досвед навуковай працы. Сесіі навучылі быць устойлівымі нават у самых безвыходных сітуацыях. Так што выйдзем мы адсюль зусім іншымі...

І пад канец нашага расповеду скажам: мы фаніныя людзі, любім тусоўкі, мерапрыемствы, свой факультэт, Радзіму, маці (па ўзрастанні). Нас, такіх добрых, проста часам не відаць (што б вы там ні думалі пра дурняў). Мы закрываем тыл, вораг не прыйдзе нечакана ззаду.

Навек вашыя —  
нармальныя студэнты

### 3 вуснаў лектара

- \*\*\*  
Вы што, здэкеуеця з ікс у ступені зэт?  
\*\*\*  
Не будзьце жанчынай: не пачынайце з апраўдання.  
\*\*\*  
Я так разумею, я вам не мама і нават не тата. Таму мяне трэба слухацца.  
\*\*\*  
Я, забягаючы наперад, скажу: “Ага!”  
\*\*\*  
Такая жахлівая думка магла прыйсці толькі ў галаву.  
\*\*\*  
Я вось тут заўважыў: студэнт з набліжэннем да дошкі катастрафічна тупее... А я ўсё жыццё стаю каля дошкі!  
\*\*\*  
Добрая была тэарэма, у гаспадарцы спатрэбіцца.



БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты —  
БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай  
Вярхоўнага Савета БССР

27 лістапада 2003 года

Падпісана да друку 26.11.2003

Ум. друку. арк. 1

Зак. 1245. Тыраж 1000 экз.

Газета зарэгістравана  
Дзяржаўным камітэтам  
Рэспублікі Беларусь па друку.  
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149  
ад 28 чэрвеня 1996 года.

Распрацоўшчык лагатыпа і  
дызайну газеты У.У. Васюк

Газета надрукавана  
ў РУП “Выдавецкі цэнтр БДУ”  
220030, г. Мінск,  
вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Т.М. КАЗАК



Адрас рэдакцыі:  
220050, Мінск,  
Універсітэцкі гарадок,  
вул. Бабруйскай, 7,  
паверх 4, пакой 411,  
тэлефон 209-53-45,  
e-mail: Gazeta@bsu.by

